

ЗВЯЗДА


ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 285 (6261) | 12 снежня 1938 г., панядзелак | ЦАНА 10 КАП.

СЁННЯ СОВЕЦКІ НАРОД АДЗНАЧАЕ 1-Ю ГАДАВІНУ З ДНЯ ВЫБАРАЎ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР ГІСТАРЫЧНАГА ДНЯ БЛІСКУЧАЙ ПЕРАМОГІ СТАЛІНСКАГА БЛОКА КОМУНІСТАУ І БЕСПАРТЫЙНЫХ

„...Такія свабодныя і сапраўды дэмакратычныя выбары маглі ўзнікнуць толькі на глебе таржаства соцыялістычных парадкаў, толькі на базе таго, што ў нас соцыялізм не проста будзецца, а ўжо ўвайшоў у быт, у штодзённы быт народа“.

(З прамовы таварыша І. В. Сталіна на перадвыбарчым сходзе выбаршчыкаў Сталінскай выбарчай акругі г. Масквы 11 снежня 1937 г.)



Выступленне таварыша І. В. СТАЛІНА на перадвыбарчым сходзе выбаршчыкаў Сталінскай выбарчай акругі г. Масквы 11 снежня 1937 г. Фото М. Каданішкіна.

МАЦНЕЕ БЛОК КОМУНІСТАУ І БЕСПАРТЫЙНЫХ

Сёння ўся Савецкая краіна з велізарным энтузіязмам адзначае першую гадавіну з дня выбараў у Вярхоўны Совет Саюза ССР. 12 снежня 1937 года шчаслівы савецкі народ на аснове вялікай Сталінскай Канстытуцыі аднадушна выбараў у свой соцыялістычны парламент лепшых з лепшых людзей, такіх патрыятаў, верных сяброў і дацок радзімы.

Гэты даеў назаўсёды астанецца ў памяці, як сапраўды ўсенароднае святая нашых рабочых, нашых сялян, нашай інтэлігенцыі. Ніколі ў свеце яшчэ не была такіх сапраўды свабодных і сапраўды дэмакратычных выбараў, ніколі! Гісторыя не ведае другога такога прыкладу (І. Сталін).

З неабавязным палітычным уздымам, а пэўнай радасці і шчасця, з імем Сталіна на нусах ілі мільёны працоўных да выбарчых урнаў, каб аддаць свой голас за партыю большэвікоў, за вялікага і мудрага правадчыра і настаяўніка таварыша Сталіна, за кандыдатаў магутнага сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

Гэта была вельмі дэманстрацыя попліскага маральна-палітычнага адзінства народаў СССР, іх гарачай любібы да радзімы, бязмежнай адданасці справе камунізма.

Выбары паказалі, што ў нашай краіне адзіны ў адно шэрае дзве вялікія сілы — народ і камунізм.

98,8 процанта агульнай колькасці выбаршчыкаў СССР прыняло ўдзел у галасаванні. За кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных, выступаючых у Совет Саюза, галасавала 98,6 проц. і ў Совет Нацыянальнасцей — 97,3 проц. Такія бліскучыя вынікі выбараў магчымыя толькі ў нашай краіне, дзе няма памешчыкаў і капіталістаў, дзе няма эксплуатацыі чалавеча чалавечым, дзе соцыялізм увайшоў у быт, дзе мына квітнеюць брацкае супрацоўніцтва, давер'е і дружбы рабочых, сялян і інтэлігенцыі.

Результаты выбараў паказалі ўсяму свету вялікую магутнасць краіны соцыялізма, над якой ярка гарыць сонца Сталінскай Канстытуцыі. Яны паказалі, што народы СССР поўнаасця дзяляючы сваёй камуністычнай партыі, сваёй Савецкаму ўраду, што палітыка партыі і ўрада цалкам і поўнаасця супадае з інтарэсамі народных мас.

Ці ў адной капіталістычнай краіне ніколі не было і не можа быць такіх вынікаў на выбарах у буржуазны парламент.

Там выбары праходзяць у абстаноўцы класавых сутычак, класавай вара-

жасці і напіску на выбаршчыкаў з боку буржуазіі, капіталістаў, памешчыкаў і банкіраў. Результаты выбараў у капіталістычных краінах наглядна паказваюць усю глыбіню неспрымальных супярэчнасцей паміж кіруючымі класамі эксплуатацятараў і мільёнамі эксплуатаемых, усю хлусню буржуазнай «дэмакратыі».

У фашыскай Германіі насельніцтва аўсім паабавялена якіх-бы та ні было дэмакратычных правоў і свабод. Гітлераўскія канібалы замянілі народныя свабоды турмамі і шчыбеніцамі, дэмакратычныя правы — жудаснымі сярэвядковымі катаваннямі працоўных. Фашысцы гарлы абясцілі сваёй эмблемай сякеры катэ, сваім сцягам — акрываўленыя кавалкі чалавечага цела.

Толькі ў нашай судоўнай краіне на справе ажыццяўлены самыя дэмакратычныя свабоды і правы, толькі ў Савецкім Саюзе ўсе народы, усё грамадства, незалежна ад іх расавы і нацыянальнай прыналежнасці, ад полуу, узростага і маёмнага стану, аднолькава карыстаюцца вялікімі, сапраўды дэмакратычнымі правамі, высечанымі залатымі літарамі на скаржылах Сталінскай Канстытуцыі.

Першымі дэпутатамі ў соцыялістычным парламентам народ выбараў таго, хто даў яму радасць і шчасце, хто выдэлаў яму краіну ад перамогі да перамогі, — таварыша Вялікай Канстытуцыі СССР таварыша Сталіна і яго баявых саратнікаў.

Народы нашай краіны выбараў у свой вышэйшы орган дзяржаўнай улады — самых знатных людзей — лепшых стыханаўцаў прамысловасці і сельскай гаспадаркі, людзей навукі і мастацтва, слаўных пагранічнікаў, камандзіраў і байцоў любімай Чырвонай Арміі.

Радам з мандатамі дэпутатаў, савецкі народ даў сваім выбаршчыкам нарка, каб яны строга выконвалі ўказанні таварыша Сталіна аб тым, якім павінен быць дэпутат.

«...каб яны аставаліся на вышнім сваім задку, каб яны ў сваёй рабоце не спускаліся да ўзроўню палітычных абыватэляў, каб яны аставаліся на пасту палітычных дзеячоў ленынскага тыпу, каб яны былі такімі-ж яснымі і пэўнымі дзеячамі, як Ленін, каб яны былі такімі-ж бязстрашнымі ў баю і бязлітаснымі да ворагаў народа, якім быў Ленін, каб яны былі свабодны ад усялякай панікі, ад усялякага падабенства панікі, калі справа пачынае ўскладняцца і на гарызонце вырываюцца якая-небудзь небяспека, каб яны былі гэтак-жа свабодны ад усялякага падабенства панікі, як быў свабодны Ленін, каб яны былі гэтак-жа мудры і непаспешлівы пры вырашэнні складаных

пытанняў, дзе патрэбна ўсебакова аарыентацыя і ўсебаковы ўлік усіх палюсаў і мінусаў, якім быў Ленін, каб яны былі гэтак-жа праўдзівы і чэсны, якім быў Ленін, каб яны гэтак-жа любілі свой народ, як любіў яго Ленін».

Гэтыя ўказанні вялікага правадчыра дэпутаты пачалі ў аснову ўсёй сваёй работы. За мінулы год яны прайшлі вялікую школу дзяржаўнага кіравання, набылі значны вопыт, пэсна звязаліся з масамі выбаршчыкаў. На абшчышчэнні ў гэтым годзе першай і другой Сесіях Вярхоўнага Совета СССР дэпутаты з выключнай адданасцю, марчымай толькі ў савецкім парламенце, вырашалі важнейшыя дзяржаўныя пытанні і зацвердзілі законы, накіраваныя на далейшы росквіт краіны соцыялізма, рост яе магутнасці і абароназдольнасці.

Разам з усімі народамі вялікага Савецкага Саюза прапоўныя БССР аднадушна выбараў 12 снежня 1937 года ў Вярхоўны Совет СССР сваіх лепшых сынаў і дачок — кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных. 97,4 проц. выбаршчыкаў Савецкай Беларусі прыняло ўдзел у галасаванні, з іх за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных, выступаючых у Совет Саюза, аддалі свае галасы 98,7 проц. і ў Совет Нацыянальнасцей — 98,4 проц.

Рабочыя, сяляне, савецкая інтэлігенцыя БССР лічыць за вялікае шчасце дзяліць сабе сваім першымі дэпутатамі Вярхоўнага Совета рэспублікі лепшага друта беларускага народа, роднага бацьку і правадчыра — таварыша Сталіна і яго слаўных саратнікаў. Беларускі народ ганарыцца тым, што любімы нарком абароны — першы маршал Савецкага Саюза Клімент Ефрэмавіч Варашылаў аўляў дэпутатам Вярхоўнага Совета СССР ад працоўных сталін БССР — Менска.

Радасны і шчаслівы ідзе беларускі народ на светламу шляху да новых і новых перамог. З велізарным энтузіязмам рыхтуюцца ён адзначаць дванацігоддзе сваёй дзяржаўнасці, якой абавязана Вялікая Кастрычніцкая соцыялістычная рэвалюцыя, большэвіцкая партыя і вялікая Сталіну.

Сёння, у дзень слаўнай гадавіны першых выбараў у Вярхоўны Совет СССР, савецкі народ яшчэ раз выказае давер'е сваім дэпутатам, яшчэ раз дае ім наказ:

— Будзьце такімі, як Ленін, як Сталін!

Сёння савецкі народ яшчэ раз ва ўвесь голас усклікае:

— Ніхай жыве Сталінская Канстытуцыя!

— Ніхай жыве тваршч Канстытуцыі СССР — наша сонца, наша радасць — наш Сталін!

ДАСТОЙНА СУСТРЭНЕМ ДВАЦАЦІГОДДЗЕ БССР!

ВЫДАТНАЯ ПЕРАМОГА ХАРЧОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ РЭСПУБЛІКІ ВЫКАНАЛА ГАДАВЫ ПЛАН

Рабочыя, работніцы, камандзіры вытворчасці, інжынерна-тэхнічныя работнікі харчовай прамысловасці БССР узялі на сябе абавязальства да гадавіны выбараў у Вярхоўны Совет СССР — 12 снежня — выканаць гадавы план. Сваё слова харчавікі стрымалі.

Харчова прамысловасць рэспубліканскага і саюзнага значэння 11 снежня 1938 года выканала гадавы план. Выпушчана прадукцыі на 377.498,8 тысяч рублёў пры гадавым плане ў 369.866,2 тысячы рублёў (у назменных знаках), што складае 102,1 проц.; у тым ліку на рэспубліканскай прамысловасці выпушчана прадукцыі на 269.485,4 тысячы рублёў пры плане 268.796 тысяч рублёў — 100,3 проц. У параўнанні з 1937 годам выпуск прадукцыі павялічыўся на 64,8 мільёна рублёў.

Зараз рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі харчовай прамысловасці рэспублікі рыхтуюць дастойную сустрэчу слаўнаму юбілею 20-годдзя стварэння БССР. К і студзеня 1939 года харчова прамысловасць рэспублікі выпусціць дадаткова прадукцыі на 19 — 20 мільёнаў рублёў.

Таксама разгорнута работа па ўзроўню падрыхтоўкі да надыходзячых новага гаспадарчага года.

І. ГОРЫН,
народны камісар харчовай прамысловасці БССР.

ПОСПЕХІ ВАГОННЫХ МАЙСТРАЎ

ОРИНА. (Па тэлефону). Выдатных поспехаў дасягнулі паяныя вагонныя майстры чарвяга вагоннага участка ст. Орша тт. Голяс Нікіфар і Любечкі Станіслаў. Днямі яны даставілі маршрутны поезд вагой у 2070 тон з станцыі Унеча ў Ленінград. На працягу ўсяго шляху — 910 кілометраў — поезд ідзе без застывання і экіпіроўкі букс. Не было ні адной адпалкі і затрымак на тэхнічнай неспраўнасці і гарэнню букс. Майстры эканомілі за гэты 220 кілометраў амацкага матэрыялу.

Тав. Голяс і Любечкі даказалі, што паяныя можна вадзіць без застывання і экіпіроўкі букс на вялікіх участках, эканомячы многа буксамазачнага матэрыялу.

Начальнік Заходняй чыгункі абавязваў гэтым таварышам падзяку і выдлаў кожнаму з іх грашовую ўзнагароду.

Тт. Голяс і Любечкі абавязаліся ў бліжэйшыя дні правесці поезд без застывання і экіпіроўкі букс на адлегласці 1500 кілометраў.

А. КЛЕБЧА,
дырэктар бабруйскай фабрыкі «Чырвоны харчавік».

ВЫКАНАЛІ ГАДАВУЮ ПРАГРАМУ

У снежні 1936 года ў горадзе Нава-Беліца быў пущан першы ў Саюзе завод ільняных нит. Ниты вырабляюцца з адзінаў канфіоля-скіпіларнай вытворчасці і шырока прымяняюцца ў жыллёвым будаўніцтве і т. д.

10 снежня завод выканаў гадавую праграму, выпушчаны 3.991 тону дрэва-валакністых нит.

БАБРУЙСК. (Па тэлеграфу). Кандыцнерская фабрыка «Чырвоны харчавік» на 10 снежня выканала гадавую вытворчую праграму. Гадавы план у значэнні 1936—37 гг. склаўся 19.668 тысяч рублёў. Выпушчана прадукцыі на 19.681 тыс. руб. — 100,1 проц.

Калектыву рабочых, работні і інжынерна-тэхнічных работнікаў абавязваецца да канца года выпусціць дадаткова прадукцыі на два мільёны рублёў.

Г. Б. ХАЗАН,
дырэктар бабруйскай фабрыкі «Чырвоны харчавік».

НА СЕСІІ АКАДЭМІ НАВУК БССР

Учора, 11 снежня, на Сесіі Акадэміі навук БССР першым быў заслуханы даклад прафесара Тіміразеўскай сельскагаспадарчай акадэміі тав. П. М. Я. Чыжэўскага на тэму: «Роля савезаротаў у павышэнні ўраджайнасці і сістэма апрацоўкі глебы ў савезаротах».

Тав. Чыжэўскі падрабязна і разгорнута таворыць аб заладах уладнення і асваення правільных савезаротаў, аб рашаючай ролі савезаротаў у павышэнні ўраджайнасці.

Асобна тав. Чыжэўскі спыняецца на роліце перадавых катэгорыі і звычайнаў рэспублікі, якія дабіліся высокіх ураджайнасцяў. Дакладчык называе катэгорыі кірэва, Мясцэўскага раёна, «Другая піліголка», Талачнскага раёна, «Чырвоны Берасга», Аршанскага раёна, і іншых, атрымаўшы высокі ўраджай зэрнавых і ільняў. Ён таворыць аб вольнае звычайнай П. Сучыла, Талачнскага раёна, атрымаўшы 13 цэнтнераў ільнявалакна з гектара, аб вольнае дэпутата Вярхоўнага Совета БССР тав. Саранчук, Рэчыцкага раёна, атрымаўшы на 14 цэнтнераў ільнявалакна з гектара.

У сувязі з тым, што да канца 3-й піліголка намечалася павялічыць колькасць конвалагалоў на 180 проц., ратаў жывёлы на 199,3 проц., свейн — 167 і авеча на 200 проц., патрэбна будзе звачна пашырць плошчу пасеву шматгаловых трасу. Дакладчык паасобку ахарактарызаваў розныя савезаротаў.

АДКРЫЛАСЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ ЛКСМ ВАРШЫЛАЎСКАГА РАЁНА

Учора ў менскім клубе дзяржаўнаму адкрылася 3-я канферэнцыя камсамола Варшывлаўскага горада. З вялікім энтузіязмам, пад бурны ашавы і вопілы ў гонар большэвіцкай партыі, вялікага Сталіна і яго саратнікаў удзельнікі канферэнцыі выбараў ганарова прызямому ў саставе членаў Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з таварышам Сталіным, а таксама таварышамі Берня, Дамітрава, Тэльмана і Хосе Дыяса.

Пасля выбарыя кіруючых органаў канферэнцыя заслухала справаздачы даклад тав. Мальчэўскага аб рабоце райкома камсамола. Дакладчык прывёў мноства фактаў з работы пераічных камсамольскіх арганізацый, расказаў аб памылках, дапушчальных у справе выкрыцця ворагаў народа ўнутры камсамола, і крытыкаваў недахопы ў палітычна-выхавальнай рабоце. Арганізацыя гурткавой работы, якая пераважала да гэтага часу, не задавальвала

слухачоў. Былі такія гурткі, у якіх удзельнічалі камсамольцы з вышэйшай, сярэдняй і ніжэйшай асветай. Недахопы ў галіне палітычнага выхавання яшчэ марудна ліквідуюцца.

Тав. Мальчэўскі крытыкаваў ЦК камсамола за сляное падпарадкаванне рэзюмэ гнілому кіраўніцтву ЦК ВЛКСМ, а таксама моцна крытыкаваў абком і гарком камсамола за адсутнасць сапраўднага кіраўніцтва райкомам.

Пад бурны апладысменты і радасны вопілы: «Ніхай жыве лепшы друг і настаўнік моладзі вялікі Сталін!», «Комсамольскае ўра любімаму Сталіну!», «Дзякуй вялікаму Сталіну за шчасліваю моладасць!», — удзельнікі канферэнцыі пасалі прывітальную тэлеграму таварышу Сталіну.

Сёння канферэнцыя прадаўжае сваю работу.

СПАБОРНІЦТВА ЦЭХАЎ

Учора ва ўсіх пяхах менскай швейнай фабрыкі імя Крупскай рабочыя і работніцы з вялікім натхненнем абмяркоўвалі пісьмо калектыва фабрыкі «Кастрычнік» аб арганізацыі дастойнай сустрэчы XX-годдзя ўтварэння БССР.

Шырока разгорнутае соцыялістычнае спаборніцтва паміж пяхамі, брыгадамі і асобнымі рабочымі прынесла сваё багатыя плады. Учора фабрыка выканала гадавую вытворчую праграму. Выпушчана прадукцыі на 9.589 тысяч рублёў. Сабехот прадукцыі за 10 месяцаў аніжан супроць плана на 3,4 проц.

Першае месца ва ўнутрыфабрычным спаборніцтве асваілаў трохі пях (начальнік т. Каплан), 10 лент гэтага пяха сістэматычна выпускаюць высокакачэсную прадукцыю, поўнаасця ліквідавалі брак.

Многія стыханаўцы фабрыкі за апошні час павысілі сваю выпрацоўку. Стыханаўка т. Браброт выконвае сваю норму ў сярэднім на 234 проц. Тав. Шавейка, Кукчэнка — на 200 проц., вышывальшыца Малука — на 335 проц.

Да ўсенароднага свята — гадавіны выбараў у Вярхоўны Совет СССР — на фабрыцы закончана будаўніцтва інтэрната на 100 чалавек.

Да канца года прадпрыемства выпусціць прадукцыі звыш плана на 643 тысячы рублёў.

800 ТЫСЯЧ ДЭЦЫМЕТРАЎ ХРОМУ ПАВЫШАНАЙ ЯКАСЦІ

Зварот калектыва фабрыкі «Кастрычнік» сустрэў шырокі водгук на менскім скурузаводе «Большэвік». Учора пасля работы першай змены адбыліся пяхавыя сходы, па якіх абмяркоўвалася пісьмо швейнікаў.

Выдатных поспехаў у рабоце дасягнуў першы хромавы пях. 3 снежня ён дэтармінова выканаў свай гадавое заданне на 101 проц. За першую дэкаду снежня пях выпусціў дадаткова прадукцыі на 100 тысяч рублёў.

Другі хромавы пях пачаў выпрацоўваць хром павышанай якасці. У снежні ён дасіць 800 тысяч дэцыметраў гэтага тавару.

Перадавыя стыханаўцы заводу: набіўшчыца Чарнікава, глейтоўшчыца Карнарска, рамшчыца Пасежонка штодзень выконваюць сваю норму на 150—200 процантаў.

АНТЫСОВЕЦКАЯ ВЫЛАЗКА Ў МІЛАНЕ

Рым, 11 снежня. (ТАСС). Учора ў Мілане групай фашысцкіх хуліганцаў была арганізавана дэманстрацыя супроць генеральнага консулята СССР; у будынку консулята было выбіта акно і была зроблена спроба, прапаламаўты даверы, уварвацца ў памішкіна, не консулята на другім паверсе.

Сёння прафэкт Мілана ў адказ на пратэст генеральнага консула СССР, выразаў спачувальнае паведаванне ў шагаі і абшаву прыняць меры да недапушчэння паўтарэння падобных выпадкаў, да пакрыцця матэрыяльных страт і да выдлення віноўнікаў у спробе ўтаржэння ў генеральнае консульства.

Паўпрадства СССР у Рыме звярнулася ў міністэрства замежных спраў з нотай, у якой патрабуе неадкладнага расследавання правакацыйнага выхадкі ў Мілане.

ВЯЕННЫЯ ПРЫГАТАВАННІ ІТАЛІІ СУПРОЦЬ ФРАНЦЫІ

ЛОНДАН, 11 снежня. (ТАСС). Агенства Брытанш Унйтэд Прэс паведамляе з Туніса (французскае калонія ў Паўночнай Афрыцы), што з абодвух бакоў граніцы, паміж Лівіяй і Тунісам, скаанцэнтраваны бунныя сілы італьянскай і французскай арміі.

ПАРЫЖ, 11 снежня. (ТАСС). Газета «Эвр» паведамляе, што ў Лівіі (італьянскае калонія ў Паўночнай Афрыцы), колькасць італьянскіх войск дасягае зараз 80 тысяч чалавек. На востраве Панцелерыя скаанцэнтравана некалькі сот італьянскіх самалётаў.

Агульны калтынгент італьянцаў у Лівіі, кампартрэмных для наступлення на Туніс, дасягае амаль 100 тысяч чалавек.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

Іспанскае міністэрства абароны паведамляе, што 10 снежня на франтах у Іспаніі нічога істотнага не адбылося.

Як адзначае агенства Эспань, італьянскія і германскія судны прадаўжаюць дастаўляць у Кадікс (на поўднёвым Іспаніі) велізарную колькасць ваенных прыпасоў.

Хроніка

Празвілым Вярхоўнага Совета БССР назначыў тав. Лябанова П. П., народным камісарам зэрнавых і жывёлагадоўчых соўгасуў СССР.

БЫЦЬ ПАЛІТЫЧНЫМІ ДЗЕЯЧАМІ ЛЕНІНСКА-СТАЛІНСКАГА ТЫПУ!

С. П. АСТАПАЎ,
депутат Вярхоўнага Савета СССР,
намеснік начальніка Гомельскага
паравознага дэпо.

ВЫКОНВАЮ УКАЗАННІ ПРАВАДЫРА

Сёння, у першую гадзіну з дня выбараў у Вярхоўны Совет СССР, магу аздавальніце адзначыць, што асабістым у маёй дзяржаўнай дзейнасці за год былі клопаты аб патрэбах працоўных.

З вельміважнай цікавасцю і прыкладу прывяду толькі некаторыя. У м. Насовічах, Церахоўскага раёна, аграрна аптога. Стварыліся невыгоды для насельніцтва ў атрыманні ляскаў. Да мяне звярнулася група медыцынскіх работнікаў з просьбай паскорыць будаўніцтва новай аптэкі. Па маёму хадайніцтву былі паскораны вываз будаўнічага лесу для аптэкі і разгортванне будаўніцтва.

У Уварэвіцкага раёна грамадзяне скардзіліся на дрэнную работу і злыўжыванні ў сельскай кааператыве. Пытанне было мною пастаўлена ў РК КП(б) і РК. Меры былі прыняты і работа кааператыва значна паляпшылася.

Да мяне звяртаюцца па розных справах — вялікіх і малых. Трэба заўсёды хутка і правільна рэагаваць на заявы выбаршчыкаў. Калгаснікі калгаса імя Варашылава, Веткаўскага раёна, скардзіліся, што ім невасчасова выдалі сена на прапаі. Пражываючы ў гэтым калгасе тры сіроты — Марочкавы і Сяні, што калгас іх недастаткова забяспечвае прадуктамі. Улада з калгаса «Перадзвіж», Чачарскага раёна, маюча 6 дзяцей, прасіла лапаматры ў рамоне кварталы, наблізіць каровы і дроў. Як депутат, я высветліў кожны з гэтых фактаў у пасобку і дабіўся станоўчага вырашэння пытанняў.

Да мяне звяртаюцца не толькі са скардамі. Дзесяткі і сотні працоўных, вучні, студэнты пішуча аб сваім жыцці, дасягненнях на розных участках сацыялістычнага будаўніцтва.

Дзяржаўная дзейнасць депутата неадрупа ад яго практычнай работы на прадпрыемстве, у калгасе, установе. У гэтым годзе я з машыніста паравоза быў вылучан намеснікам начальніка Гомельскага паравознага дэпо. Каля чатырох месяцаў вучыўся ў Маскве на курсы павышэння кваліфікацыі гаспадарчых кіраўнікоў чыгуначнага транспарта. Пасля сканчэння курсоў быў на прыёме ў І. М. Кагановіча. Сталінскі нарком даў вялікую аэрачку да работы. Стаўлю сваёй задачай — выкананне ўказання Лазара Майсэвіча, — змагацца за паліпшыненне работы нашага Гомельскага дэпо.

Мя ў гэтым годзе атрымалі выдатныя падручнікі для росту — гэта «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)». Депутат у першую чаргу павінен быць у вобласці ведаў марксізма-ленінізма. Я пачаў ужо вывучаць гісторыю партыі. Авалядаць большавізмам — мая пераважная задача.

Устапуаюч ў другі год дэпутатскай дзейнасці, я абяцаю, што і надалей буду заўсёды выконваць указанні вялікага Сталіна аб тым, якім павінен быць дэпутат народа.



Група дэпутатаў Вярхоўнага Савета СССР, выбраных ад Беларускага народа. НА ЗДЫМКУ (злева направа): першы рад — М. Т. Філіпенка, В. П. Іванов, Е. С. Журавікова; другі рад — С. П. Астапаў, А. І. Іванов, С. С. Ежова, Е. В. Бежан.

МАЯ СУВЯЗЬ З ВЫБАРШЧЫКАМІ

12 снежня 1937 года — незабыўны для мяне дзень. У гэты дзень я меў шчасце алдаць свой голае сталінскаму блоку камуністаў і беспартыйных. Гэты дзень незабыўны для мяне і таму, што працоўны Гораквай выбарчай акругі аказалі мне вялікі гонар і давер, выбраўшы дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР.

У аснову сваёй работы я паклаў гістарычныя ўказанні таварыша Сталіна аб тым, якім павінен быць дэпутат. У мэтах непасрэднага кантакта з выбаршчыкамі, лепшага асямлення з жыццём працоўных Гораквай выбарчай акругі, я неадразу выязджаў туды. Пры падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет БССР я прымаў удзел у выбарчай кампаніі ў Гораквай, Мясельскім раёнах, пабыўшы пры гэтым у асобных сельсаведах, на занятках гуртоў па вучэбную Канстытуцыю БССР. Я таксама, як дэпутат, прымаў удзел у выбарчай кампаніі ў г. Віцебску. Сувяз з выбаршчыкамі я падтрымліваю і праз раённыя газеты.

Як вядома, шматое распаўсюджанне атрымала пісьмовая сувязь з выбаршчыкамі. Калі раней да мяне звярталіся толькі выбаршчыкі Гораквай акругі, то ў апошні час мелі месца звароты да мяне і з «Заходняй і Чарнігаўскай абласцей, а таксама асобных працоўных г. Віцебска. У пісьмах выбаршчыкі ставілі рознастайныя пытанні, пачынаючы з такіх дробных, як пытанні аб адміністрацыі і дзяцей у дзіцячых дамах, забяспечанне пенсій старыкоў, і канчаты сур'ёзнымі сігналамі аб пачуццях інтэрэсаў нашай сацыялістычнай дзяржавы. Я прывяду тут толькі асобныя прыклады.

Ветэрынары ўрач аднаго з раёнаў Чарнігаўскай вобласці тав. Шэбека звярнуўся да мяне са скардай на рад дэнармацыянай у ветэрынарыяй работе. Закрануты тав. Шэбека сур'ёзна пачаў патрабаваць вырашэння з

Г. Я. БЕЛКІН,
депутат Вярхоўнага Савета СССР,
прафесар Віцебскага
ветэрынарыянага інстытута.

боку мясцовых арганізацый да іх і звярнуўся з пісьмом да наркома земляробства Саюза ССР тав. Бенедзікта ў мэтах вырашэння прынцыповых пытанняў ветэрынарыяй работы. Сярод шматлікіх і такіх, якія сігналіуюць аб парушэнні недакладнасці сацыялістычнай уласнасці. Так, напрыклад, мне сігналіюць, што ў калгасе «Чырвоная рунь», Мясельскага раёна, не ўсё добра. Пры расследаванні прыведзеныя ў скарды факты ў аснову пачэрпнуліся. Па прысланых мне вестках, справа аб злыўжыванні ў калгасе перадава ў пракуратуру для прызначэння інавацый да алканасіі.

У разле выпадку працоўны скардзіцца на пачуцці асобных кіраўнікоў асобных мясцовых арганізацый да надзвычайнага патрэб сацыялістычнага. Напрыклад, грамадзянкам В. Г. (Міч) і другая — адна хворая туберкулёзам, адмовілі ў прыёме іх дзяцей у дзіцячы дом. Патрабаваўся маё ўмяшанне, каб вырашыць станова ча гэта пытанне.

Вось дзяржа тав. С. скардзіцца на няправільнае рашэнне гораквай нарсуду па пытанню аб пазале маёмасці з былым мужам. Я звярнуўся ў адпаведны інстанцыі, справа была ўважліва разглядавана і закончылася задавальняльным іскам грамадзяніна С.

Кожную скаржу неабходна старанна разглядаць, удумача па ўсе дэталы для таго, каб правільна рэагаваць. Бываюць часамі выпадкі звароту з недастаткова абгрунтаванымі скардамі — тут прыходзіцца даваць скаржнікам адпаведныя растлумачэнні.

У заключэнне хочацца выказаць пажаданне аб тым, каб дэпутаты часцей дзяліліся вопытам сваёй работы на старонках нашага рэспубліканскага друку. Такі вопыт значна дапаможа ў рабоце кожнага з нас.

НА ВАРЦЕ СОВЕЦКІХ ЗАКОНАУ

Н. П. ЛІСУНОВА,
депутат Вярхоўнага Савета СССР,
інструктар сталежніцкага металу работ
магілёўскай швейнай фабрыкі.

Працоўныя Магілёўскай гарадской выбарчай акругі аказалі мне вялікае давер'е, выбраўшы сваім дэпутатам у Вярхоўны Совет СССР. Выконваючы ваказ сваёй выбаршчыкаў, я з імі трымаю маю сувязь, бо ведаю, што імяна ў сувязі з масамі — залог паспяховай работы дэпутата.

За прайшоўшы год мяне наведвала каля 3 тысяч выбаршчыкаў, атрымала каля 1000 пісьм. Да мяне звяртаюцца па рознастайных пытаннях. Адна прыходзіць са скардай, другія — вырашыць якое-небудзь важнае пытанне, або проста параіцца. Я заўсёды стараюся, як можна лепш задавоць законныя патрабаванні маіх выбаршчыкаў.

Грамадзянцы з Шклоўскага раёна тав. Папкоўскі муж не вылучаў аліменты. Яна звярнулася да мяне. Праверыўшы справы, я з'явіўся ў горад, каб судысказаць Шклоўскага раёна з алдываючым прыскажам. Зараз гэта грамадзянка атрымлівае ўстаўленны ёй па закону грошы.

Адноічы да мяне звярнуўся рабочы магілёўскай швейнай фабрыкі тав. Каласоўскі. З яго дачкой Таццянай — маладой настаўніцай Слуцкага раёна — адбылася яшчэ адна іна аспелка. На месцы ніякі металы лянчэння не даліся магальні. Па маёму хадайніцтву хворую тэрмінова перавезлі ў Менскую поліклініку, дае ўстанавілі патрэбнае лячэнне. Апрача таго, яна атрымала грашовую дапамогу. Зараз Таццяна Каласоўская выдараўлялася.

Грамадзянцы Магілёўскага раёна, былой работніцы соўгаса «Шклоўска», т. Самодняй і дапамагала атрымаць належачую ёй пенсію. Грамадзяніны Кавалеўскі і дапамагала прызначыць двух ў дзень у дзіцячы і т. д. Умяшчаючы па ўсе гэтыя справы, мне прыходзіцца часта сустракацца з фактамі бюракратызма, парушэння са-

вешчых законаў, якія ішчэ на жаль маюць месца ў некаторых нашых савецкіх установах. Часамі законы парушаюць і тыя, хто заклікаў іх строга ахоўваць. У магілёўскай абласцкай пракуратуры, напрыклад, правадзіла прыбральніцкую гр. Саложнікова. Даведзўшыся аб тым, што яна павіна хутка пайсці ў доктрыўны вопыт, я зваблі над выглядкам скаржыніна штату, але тут-жа на яе месца ўзялі другую. Прышлося напаміць работнікам пракуратуры, што савецкія законы існыя і для іх, і што выкананне гэтых законаў з'яўляецца і для работнікаў пракуратуры таксама абавязковым. Зараз тав. Саложнікова адноўлена на рабоце.

Група выбаршчыкаў магілёўскага раёна мне пісьмо аб дрэннай рабоце магілёўскай гарадской дзіцячай калектывнай (вясняна чарга, ядохоп урачоў і т. д.). Праверыўшы гэта заяву, я паставіла перад гарадскім аддзелам аховы здароўя пытанне аб паліпшэнні медыцынскага і культурнага абслугоўвання кансуляцыі. Зараз наведзена парадка, асноўныя недахопы ліквідаваны. Кансуляцыя ўкамплектавана медработнікамі.

Такіх прыкладаў можна прывесці многа. Асобна я хачу расказаць аб сваёй рабоце на вытворчасці. Я з'яўляюся інструктарам сталежніцкага металу работніцы ў матэрыяльна-пачуццёвай швейнай фабрыцы. За тры месяцы, што знаходжуся на гэтай пасадзе, я навучыла сталежніцкім металам работніцы многіх работчых. Зараз я ўзяла шэфства над групай маладых работніц.

Прадаўжаю працаваць і над павышэннем свайго ўласнага палітычнага і агульнаадукацыйнага ўзроўня, — вучуся ў маскоўскім завочным інстытуце гаспадарніцка. Прыступіла да самастойнага вучэння «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

І. Т. ЗНАЧОНАК,
депутат Вярхоўнага Савета СССР,
студэнт ІНСТІТУТ
імя Леніна.

АВАЛО ДВАЮ БОЛЬШЭВІЗМАМ

Савецкі народ даверыў нам, дэпутатам, кіраваць адзінай у свеце сацыялістычнай краінай. Няма большага гонару, як нястомна працаваць на карысць сваёй радзімы.

Дзяржаўная дзейнасць мая вельмі рознастайная. Прыходзіцца вырашаць розныя пытанні, з якімі звяртаюцца да мяне мае выбаршчыкі. У кожным асобным выпадку стараюся пачатуу справу даводзіць да канца.

Некалькі месяцаў таму назад я атрымаў пісьмо ад групы калгаснікаў Заслаўскага раёна. Яны скардзіліся на дрэнную работу Гатвінскага сельпо. Я адразу ж выехаў на месца. Выявілася, што сельпо, атрымаўшы партыю тавараў, правалава размеркаваць іх на спісу. Фактычна тут ператварылі магазін у «закрыты размеркавальнік».

На агульным сходзе калгаснікаў я растлумачыў шпандасць такіх метадаў «гадлівасці». Выступіўшыя калгаснікі прыводзілі яшчэ рад фактаў аб злыўжыванні мясцовых кааператараў. У выніку былі прыняты меры для аздараўлення работы сельпо.

За апошні час на старонках друку быў азмочан рад матэрыялаў аб грубым парушэнні статута сельскагаспадарчай арцелі. З такімі фактамі прыходзіць і мне сустрацца. У сельскагаспадарчай арцелі «Б-гольда АДП», Заслаўскага раёна, адзін калгаснік працуе на транспарце. Сам яго жыве ў калгасе Праўленнеж арцелі боа ўстаўкіх падстаў выключыла гэта сям'ю з калгаса. Гэта няправільнае рашэнне было зацверджана «агульным» сходам, на якім прысутнічала не больш 10—15 чалавек. Зусім ясна, што тут было далаўжана грубае парушэнне статута сельскагаспадарчай арцелі і калгаснай ламакратыі.

На наступным агульным сходзе, ў рэзультате растлумачэння калгаснікам сутнасці справы, было адменена гэта няправільнае рашэнне.

Цяперую сувязь я падтрымліваю са сваімі выбаршчыкамі. Часта выязджаю ў раён. Многія выбаршчыкі прыходзіць да мяне на кварталы, расказваюць аб сваёй рабоце, просяць парады, скардзіцца на няправільныя дзеянні мясцовых арганізацый. Я стараюся ўсімі мерамі дапамагчы ім выбаршчыкам у вырашэнні тых ці іншых пытанняў.

Вось ужо чатыры месяцы, як я займаюся ў Вышэйшай камуністычнай сельскагаспадарчай школе імя Леніна. З першых-жа дзён узяўся сур'ёзна за вучоў і дабіўся надзвычайных рэзультатаў. Па ўсіх вланых мною заліках я атрымаў адзнакі «добра» і «выдатна».

Высокае званне дэпутата Вярхоўнага Савета СССР абавязвае мяне яшчэ глыбей вучыцца марксісма-ленінізму, сую тэорыю, авалодаць большавізмам, каб з гонарам выканаць наваз, даны дэпутатам вялікім і мудрым Сталіным.

Г. В. АЛЬШУЛЕР,
депутат Вярхоўнага Савета СССР, студэнт харкаўскай промакадэміі імя Сталіна

ГОД ВЫДАТНЫХ ПАДЗЕЙ

14 снежня 1937 г.

Сёння на пасаджэнні Гомельскай сельскай акруговай камііі па выбарах у Совет Саюза мне ўручылі пасведчанне аб тым, што я выбраў дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР. У гэты дні выбараў я многа думалі аб сваім жыццёвым шляху. Сын рагачоўскага пачініка, радавы рабочы-столар Гомельскага — ці мог я марыць аб такім высокім гонары, аб такім велізарнейшым давер'і народа! Сэрца поўна ўдзячнасці да партыі, урада, вялікага Сталіна, так любяўна ўзімаючых людзей да недастагальных, злаваслаў, вяршынь. Гэта адчувае кожны працоўны, і таму ў незабыўны дзень 12 снежня ўвесь народ тах дружна галасавалі за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных.

10 студзеня 1938 года.
Уверніўшы ў жыцці я ўбачыў Маскву — сталіцу нашай дарагой сацыялістычнай радзімы. З вялікім хваляваннем і радасным пачуццём прыходзілі мы, дэпутаты ад БССР, на Першую Сесію паршага ў свеце сацыялістычнага парламента дзяржавы работчых і сялян. Першая думка, першае жаданне кожнага з нас — хутчэй убачыць таго, хто даў нам такое багатае, радаснае і шчаслівае жыццё — убачыць таварыша Сталіна.

12 студзеня.
З мясню аб нашым дарагім правадчыку — Сталіне мы прыйшлі ў Крэмл. Мінуты авалоданы гадзінамі. Усе дэпутаты — прадстаўнікі ўсіх рэспублік Саюза, націўныя адным па-

(3 ДЗЕННІКА)

чучцём, сабраліся на дзве гадзіны рабей. Погляды ўсіх звернуты туды, адкуль павінен з'явіцца таварыш Сталіна. Надыйшла самая ўрачыстая мінула. З кабарых дзявер'яў у ложку ўвайшоў таварыш Сталіна ў суправаджэнні сваіх бліжэйшых саратнікаў. Велізарнай маш хваля радасці прачаілася па залу. Мы ўсе доўга апладывалі, дэпутаты на розных мовах віталі вялікага Сталіна і яго саратнікаў.

Ажыццвілася мая мара — я убачыў вялікага Сталіна. Гэты дзень ніколі, ніколі ў жыцці не аглядзіцца з маёй памяці.

24 студзеня.
Повед імчыцца ў напрамку да Гомеля. Я поўны перадаваемых уражаннаў аб Маскве, Крэмл, рабоце Першай Сесіі. Новым чалавекам вяртаюся да дому — з незвычайным прыльвам энергіі і жаданнем працаваць і працаваць на карысць нашай радзімы.

25 студзеня.
Сёння выступіў са справаздачай аб рабоце Першай Сесіі перад калектывам работчых роднага заводу Гомельскага. Работчыя цікавіліся ўсімі дэталімі работы Сесіі, усе пыталі аб Сталіне, Молатаве, Кагановічу, Варашылаве.

26 лютага.
Месця прайшоў з часу прыезда з Масквы. Я рабў справалача на школах працоўных Церахоўскага, Добрушскага, Будакашальскага, Уварэвіцкага і іншых раёнаў. На гэтых сходах асабліва адчуваецца, як увесь наш народ любіць сваю радзіму, партыю, Сталіна.

І іншых раёнаў. На гэтых сходах асабліва адчуваецца, як увесь наш народ любіць сваю радзіму, партыю, Сталіна.

На гэтых сходах пачалі наступаць першыя пісьмы і заявы ад маіх выбаршчыкаў. Тут — і пытанні вялікай дзяржаўнай важнасці і асабістыя скарды. Трэба прыступіць да непасрэднага чыканання сваёй дэпутатскай абавязкаў. Няхай сёння я ішчэ невыполнены ў дзяржаўных справах — навучуся. Смялей за работу!

15 сакавіка.
Атрымаў названатае загадаць аб ласным аддзелам сацыяльнага забеспячэння.

13 красавіка.
Я выехаў да сваёй выбаршчыкаў у калгас «Комунар», Цярэшкаўскага сельсавета Гомельскага раёна. На палях ужо разгортваецца веснавая сяўба. Усёды адчуваецца ажыццэнне. Увесь час чуць гулзненне трактараў, і тут і там відаць, як калгаснікі сеюць раніня яравыя. Звярнуў увагу, што толькі на палях калгаса «Комунар» цяга і пусціліся. Іражывоучы інвентар ляжыць над адкрытым небам.

На сходах калгаснікаў высветлілася, што ў калгасе правалваецца падрыхтоўка да сяўбы, старшыня калгаса бяздзейнічае, грубы.

17 красавіка.
Пытанне аб станавішчы ў калгасе «Комунар» па маёму хадайніцтву, разбралася ў райкоме партыі і райвыканкоме. Старшыня калгаса знят з работы. Справы ў калгасе цяпер, без

умоўна, павіныя пайсці лепш. Трэба будзе прасачыць.

31 мая.
Дэпутат — слуга народа. Гэтага ўказання вялікага Сталіна я ніколі не забываю, асабліва калі атрымліваю асабістыя скарды выбаршчыкаў, або калі справа ідзе аб патрэбах насельніцтва. Надаўна атрымаў скаржу ад настаўнікаў, якія пражываюць ва Уварэвічах. Іх няправільна пазавілі прысядзібных участкаў. Як дэпутат, я звярнуўся ў РК і справа была уладжана.

Калгаснік калгаса «Чырвоная рунь», Церахоўскага раёна, скардзіўся, што яму адмовілі даць кава, каб узарыць прысядзібны ўчастак. Я па тэлефону дагаварыўся з праўленнем калгаса і ўрагудылаў гэта «буйнае» пытанне.

Да мяне звярнуўся выбаршчык не маёй акругі — рабочы-столар гомельскага хлебакамбіната тав. Фузэль. Ён унёс кагпшоўную рацыяналізатарскую прапанову, якая дае значную эканамію вытворчасці. Але чамусьці яму атрымліваецца выплата аўтарскай прэміі. Умяшанне дэпутата паклала канец цяганніне.

24 чэрвеня.
Складаўся і рознастайная дзейнасць дэпутата. Жыццё вучыцца. Я адчуваю, што вырас на рабоце, мне стала лягчэй разбірацца ў абстуніўшым мяне дзяржаўных справах. Штодзённа атрымліваю вялікую пошту.

Сутыкнуўся з выключным фактам. Мясцэчка Палабранка, Церахоўскага раёна, размешчана па суседству з мястэчкам Дабранка (УССР). Варожыя элементы севлі нацыянальную розні, дайшло да абвешчання адной школы. Не гледзячы на сігналы друку, мясцовыя арганізацыі не змагаліся з хуліганамі. Яна, што тут треба было мацней дзейнічаць. Як дэпутат, я патрабаваў ад раённых арганізацый прыняць неадкладныя а-

энергічных мер. Рад работнікаў быў знят з работы, хуліганы адданы пад суд.

5 ліпеня.
Сталінская Канстытуцыя ўзакончвае права на матэрыяльнае забеспячэнне ў старасці, а таксама ў выпадку хваробы і страты працаздольнасці. Працоўны ў сабе, асабліва адчуваец сілу гэтага выдатнага закона. Дзесяткі старыкоў і інвалідаў атрымалі пудышкі на курорты, у дамы адпачынку і санаторыі, атрымліваюць матэрыяльную дапамогу. Ад іх часта чуець гарачыя словы ўдзячнасці партыі большавікоў, вялікаму Сталіну.

21 жніўня.
Зноў у Маскве. Прыхаю на Другую Сесію Вярхоўнага Савета СССР. Цяпер ужо кожны з нас адчувае сабе не ваіччым, а дзяржаўным дзеячом, уэршчаным і выхаваным вялікім і родным Сталіным.

З выключным аднадушчам мы абмеркавалі і зацвердзілі дзяржаўны бюджэт, прывалі такіх выдатных законаў сацыялістычнай дзяржавы, як аб грамадзянстве СССР, аб судуострастве і інш.

Для мяне, як і для ўсіх дэпутатаў, кожны дзень прываняння ў Крэмл — вялікая школа, школа сталінскага стылю работы.

15 верасня.
Свяшчаны абавязак кожнага дэпутата — змагацца з парушэннямі рэвалюцыйнай законнасці. У грамадзяніна М. з Будакашальскага раёна незаконна ізілі маёмасць і грошы — 554 рублі. Справа, аразумела, не цярпела адкладу і я патрабаваў ад раённых арганізацый неадкладнага разбору яе. Грамадзянін М. звернута ўсё ізітае.

20 кастрычніка.
Дэпутатска дзейнасць — вялікая практычная школа. Вядома, я многа вырас.

Але ўсё-ж такі з кожным днём адчуваеш усё больш і больш, што неабходна вучыцца, вучыцца і вучыцца. Сваю работу я спалучаю з вучобай. Да мяне на кварталы прыходзіць настаўніца. Я цвёрда рашыў заняцца сур'ёзна вучобай і падаў заяву аб паступленні ў Харкаўскую промакадэмію імя Сталіна.

16 лістапада.
Лі гэта шчаслівы год — год выдатных падзей у маім жыцці! Год, які паднаў мяне, сына патомствяных прадарыў, ад радавога столара да дзяржаўнага дзеяча. У студзені я быў прынят кандыдатам у члены ВКП(б). Сёння я атрымаў білет члена партыі Леніна—Сталіна. Сэрца поўна радасных пачуццёў. Я горды і шчаслівы быць членам большавіцкай партыі, Клянусь ўсе свае сілы алдаць за справу партыі, якая дала нам шчаслівае жыццё, падняла нас з нізоў да вяршынь шчасця.

20 лістапада.
Сёння — першы дзень заняткаў у промакадэміі. Слухаў лекцыі па Гісторыі ВКП(б) і матэматыцы. Буду настойліва вучыцца, каб апраўдаць давер'е краіны, каб быць ёй яшчэ больш карысным.

У гэты дні з абурэннем чытаў у газетах аб праследваннях яўрэяў у фашыскай Германіі. А ў нас, у нашай дудлоўнай радзіме, я, рабочы-дурей, з'яўляюся дзяржаўным дзеячом, студэнтам Премакадэміі. Успоміны Крэмл, залюбленыя прадстаўнікі ўсіх нацыянальнасцей СССР. Дружнай сям'ёй, пад кіраўніцтвам партыі большавікоў і вялікага Сталіна ўсе народы СССР будуць сваё светлае, радаснае жыццё.

Якое шчасце быць верным сынам савецкага народа, верным сынам партыі Леніна—Сталіна!

ПОШТА ДЭПУТАТА

Штогадня раніцою паштальён прышоў на месца работы Васілія Якаўлевіча Сельх і пакеты ад самых рознастайных «карапандантаў» выбарчай акругі. З пагражэнняў калгасаў Асвей, Дрысны, з Палацка, Бігосава, Расон паступаюць на яго адра каверткі з надпісам: «Дэпутату Вярхоўнага Савета СССР».

Работы, калгаснікі, трактарысты і мехабратнікі, настаўнікі і аграгомы дэбляцца са сваім дэпутатам мыслямі, пачуццямі, настроямі, радасцімі свайго шматлікага жыцця.

Высокія патрыятычныя пачуцці, велізарная любоў да савецкай улады, да партыі, да кіраўніка вліткага Сталіна яркім поўным гарышч у кожным радку гэтых пісем.

Пісьмовы сувязь дапамагае дэпутату ў рабоце, ён заўсёды ў курсе жыцця свай акругі, сваіх выбаршчыкаў.

Кожная пачка пісем азначае і сігнал аб неаправаданах рабавых еўрэйшых і гаспадарчых арганізацый. Звартаюцца да дэпутата Вярхоўнага Савета, выбаршчыкі ўпэўнены, што ён дапаможа ім у барацьбе з коснацю, бюракратызмам, злоўжываннямі.

Васілій Якаўлевіч нядаўна атрымаў пісьмо ад аднаго калгасніка сельскагаспадарчай аршэі «Новы свет», Гасконскага раёна. На двух невялічкіх аркушах пачытаў тав. Г. Раскавава аб шматлікіх злоўжываннях у калгасе, аб разбаварванні калгаснага добра старшынёй праўдліва і рахункавалам.

Пры расследаванні на месцы ўсе факты пацвердзіліся. Агульным сколам калгаса старшыня і рахункавал былі зняты з работы. Справа перадала на следчым органам для прыцягнення іх да крымінальнай адказнасці.

Праглядваючы штодзённую сваю пошту, Васілій Якаўлевіч заўважыў, што асабліва многа сігналаў аб няправільных дзеяннях мясцовых арганізацый паступае з Дрысенскага раёна. Значыцца, справы там няладныя. Уважліва праглядаўшы яшчэ раз усе пісьмы, атрымаўшы ім за апошні некалькіх месяцаў, ён напісаў пісьмо ў дрысенскі райкамком, у якім прасіў адкаваць яму, як раённы арганізацыі рабуюць на скаргі працоўных. Адкаваў атрыман праз некалькі дзён, але гэта

Усё ж не задаволяла Васілія Якаўлевіча і ён рашыў абавязкова асабіста знабацца з даным пытаннем на месцы.

Ні адна скарга, просьба, парада не астаюцца без быстравы рэагавання тав. Сельх. Ён патрабуе ад арганізацый, куды накіроўвае пісьмы сваіх выбаршчыкаў, дакладнай правяркі і прыняцця неабходных мер.

Днямі быў атрыман адка на адно пісьмо ад пракурора рэспублікі і наркома асветы. Васілій Якаўлевіч задаволен, — справа даведзена да канца. Цяпер толькі астаецца напісаць пісьмо выбаршчыку, — так у яго ўжо завядзена, ён абавязкова асабіста адкавае сваім выбаршчыкам.


Вось толькі што прыбыла чарговая пошта. Васілій Якаўлевіч пры нае разбірае атрыманыя пісьмы. Пісьмо з Палацка. Пішучы два малалды камасольчы-чугуначнікі. Яны нядаўна вярнуліся з Чырвонай Арміі. Скарданца, што мясцовыя чыгуначныя арганізацыі не прымаюць іх на работу. Тав. Сельх адразу рашыў адправіць пісьмо для рэагавання начальніку Заходняй чыгуначы. Ён упэўнен, што з гэтымі таварышамі наступілі несправядліва.

Гэтымі днямі Васілій Якаўлевіч вярнуўся з чаровай паездкі па раёнах свай выбарчай акругі. Ён пабываў у пагражэннях калгасаў Асвей, у Палацкім раёне. Цяпла сустрэлі выбаршчыкі свайго дэпутата. Яны паказвалі яму сваю гаспадарку, сваё багацце, расказвалі аб калгаснай заможнасці. Ён заглядаў на ўсе куткі калгасаў, — аказаў на свінняй фермы, скотны двор, канюшні.

Дэпутата ўсё цікавіць. Пабыўаў на кватэрах калгаснікаў. Кожны раз ён знаходзіць тут што-небудзь новае. Вось вытраціліся палпапаў шырокай забараванай вуліцы прыгожыя домікі. Тут жыўчы былыя хутарыя. Яны нядаўна перасяліліся ў калгасны цэнтр. У кожным доме па два пакоі з кухняй, Утульна, чысценька. Які разкі кантраст паміж былымі старымі хібаркамі і новым калгасным гарадком.

Калгаснікі прасіць свайго дэпутата часцей заглядваць да іх у госці. Васілій Якаўлевіч не забывае сваіх выбаршчыкаў. Ён тут свой, родны і бліскі чалавек.

І. ВАСІЛЬКО.



Уся краіна ад мала да вяліка вывучала «Падзеі аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР». На здымку: пэнісляр Уладзімір Е. і І. Лібен М. і. за чыткай газеты з артыкуламі аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР.

ЛЕНЦЫ МАСКОЎСКІХ ПРАФЕСАРАУ У МЕНСКУ

Учора ў Менску, у актавай зале Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, пачаўся трохдзёны курс лекцый па ўдзелам віднейшых вучоных Масквы.

1.200 медыцынскіх работнікаў, студэнтаў старшых курсаў Медыцынскага інстытута, семіх урачоў розных раёнаў рэспублікі праслухалі лекцыі: прафесара І. П. Рэзнікава — «Аб механізмах нервовых і гумаральных рэгуляцый у арганізме»; заслужанага дзеяча навукі прафесара В. С. Левіта — «Матэрыялы аб функцыянальных расстройствах страўніка з пункту гледжання хірургічнай клінікі».

Сёння ў актавай зале ўніверсітэта прафесар Ю. М. Лазоўскі прычытае лекцыю на тэму «Актualityныя пытанні сучаснай мікрафізіялогіі і гісталагіі».

—

РАДЫЕДОМ БССР

У Менску заканчваецца абсталяванне радыёдома БССР. Ён займае вялікі будынак на Рэвалюцыйнай вуліцы. На першым паверсе размяшчаюцца Беларускае радыёкамітэт, яго аддзяленне, рэдакцыя «Апошніх навідаванняў». Другі паверс аздавае для работы студыі.

Тут будуць знаходзіцца тры радыёстудыі, у тым ліку — адна вялікая, аб'ёмам 1.300 кубічных метраў, вышыняй 6,5 метра, пакоі для рэжысёраў, прыгожае офіс, памішканні для гуказапісу і інш.

У вялікай студыі зможа выступаць сімфанічны аркестр з 120 чалавек. Усе студыі абсталяваны навішай гуказапіснай тэхнікай. Для лепшага гучэння тут упершыню ў БССР спены студыі пакрыты спецыяльнай акустычнай штукатуркай, шчытамі і т. д. Вялікая студыя ўпрыгожваецца калонамі, лепнымі работамі.

Вуліца, дзе знаходзіцца радыёдом, асфальтуецца, каб зрабіць недаступным пранікненне шуму ў радыёстудыі. Апаратура ўжо атрымана. Дзе падрыхтоўка да мантажу. Кошт абсталявання радыёдома — каля мільёна рублёў.

ЖАНЧЫНЫ АВАЛОДВАЮЦЬ ПАРАВОЗНАЙ ТЭХНІКАЙ

Шура Чэчэна даўно марыла авалодаць майстэрствам кіравання лакаматывам, атрымаць права самастойна вадзіць паразы. Яна старанна вывучала канструкцыю паравоза, правілы тэхнічнай эксплуатацыі і сігналізацыі. Шпурныя іспыты на памочніцка машыніста Шура імянулася як мага хутчэй пачаць працаваць па новай спецыяльнасці. Але так ужо павілося, што жанчыні не дапуськалі на паравоз і лічылі гэта неабавязальнай для іх працай. Някія просьбы не папалі.

Толькі пасля таго, як сталінскі нарком транспарту тав. Д. М. Кагановіч адобрыў ініцыятыву вядомай чыгуначніцы Зінаіды Тройцкай, якая заклікала жанчын авалодаць паравознай тэхнікай, Шура дапусьціла на паравоз. Зараз яна працуе памочнікам машыніста на маневравым паравозе ст. Асіпавічы.

Шура любіцьна дзеляцца сваімі думкамі, кожная яе дэталю азначаецца прамата-такі Ізаальнай чыстотай.

Прыкладу Шуры Чэчэна паставілі і іншыя работніцы і хатнія гаспадыні Беларускай чыгуначы. У Жлобінскім дэле памочнікам машыністаў працуюць былая абірыччыца вагонаў Галавіна і

былая слесар Салаўёва. Машыністы пахвалілі адлікаюцца аб сваіх памочніках.

У Магілёўскім дэле першымі з жанчын пачалі працаваць на паравозе Дар'я Пісарэва, Насія Слэжава і Іэна Савітнікава. Яны разбілі даўно іэнаваўшую тэорыю, што жанчына не можа працаваць качагарам, і выдатна спраўляюцца з гэтай работай. Паравоз, на якім працуюць Пісарэва, Слэжава і Савітнікава, першым у дэле атрымаў нашпарт гатунасці да зімы. Старшы машыніст тав. Андрэеўскі дае велікі высокую ацэнку рабоце жанчын-качагараў, адлікаючыся аб іх, як аб дэспындываных і класпавітых работніках.

На Беларускай чыгуначы зараз абуцаюцца на курсах памочніцкаў машыністаў 150 работніц і хатніх гаспадынь, пажадальных авалодаць паравознай справай. У бліжэйшыя дні ствароюцца ў Асіпавічах курсы памочніцаў, на якіх будучы займацца яшчэ 37 чалавек жанчын. Жанчыны выказваюць жаданне асацыі і інаму чыгуначную тэхніку. Ва Унечы ствароюцца курсы брыгадзёрнаў пуці.

Р. СЫРКІН.



З вялікім удзякам і годрасцю галасавала савецкая моладзь. На здымку: плакат, выдрукваны да выбараў у Вярхоўны Совет СССР.

АБЛАСНАЯ НАРАДА РАБЕСЬКОРАУ-ЗАВОЧНІКАУ

ГОМЕЛЬ. (Кар. «Звязды»). У Гомелі адбылася абласная нарада рабеськораў-завочнікаў вучобы, скліканая аб'ёмам партыі і рэдакцыяй абласной газеты «Гомельская праўда». У нарадзе ўдзельнічалі рэдактары раённых газет

10 снежня рабеськораў-завочнікі зацлудзілі даклад аб стане завочнага навучання. Выступаючы ў спрочках таварышы ўказвалі, што да апошняга часу не было ўдзелена ўвагі завочнай вучобе рабеськораў.

Загальны адказ агітатні і прапаганды аб'ёма партыі тав. Гінабург зрабіў даклад для рэдактараў раённых газет аб значэнні друкаванага прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

—

ЗДАРЭННІ

Панар. У двух кілометрах ад вёскі Занясочна, гэтага ж сельсавета (Тураўскі раён), ля берага ракі Прыліцы, загарэўся стог калгаснага сена. Трох калгаснікаў, заўважыўшы агонь, на коных паехаў да месца пажару. Побыўаў ад гарэўшлага стога стаў невялікі, які потым кінуўся ўцякаць і прыгнуў у рэчку. Прапалышы каля 100 метраў, ён утапіўся.

Устаноўлена, што невядомы — жыхар вёскі Любавічы, Вераніцкага сельсавета, 23-гадовы Г. Белко, схіччана хворы. Ён і надпаўшы сена.

—

ДЗЭННІК

13 снежня, у 7 гадзін вечара, у памяшканні вул.а фабрыкі імя Калганова адукацыйны даклад для работніц і інтэлектуальных работніцкага раёна на тэму: «XX-годдзе ўтварэння БССР». Докладчык тав. Руцкіны, Уваход свабодны.

13 снежня, у 7 гадзін вечара, у Дома партызан (палак № 18) адукацыйнае заняткі на пытанню перапыту насаб'ячэння для агітатараў і бісэцкія.

13 снежня, у 7 гадзін вечара, у Дома партызан (палак № 20) адукацыйнае заняткі на пытанню раздзелу гісторыі ВКП(б) — «Пачатак рэвалюцыйнай дзейнасці Леніна». Перадрук «Слова барыбы за вызваленне рабочага класа».

Уваход свабодны.

13 снежня, у 8 гадзін вечара, у Дома партызан (палак № 21) адукацыйнае заняткі на пытанню дыялектычнага матэрыялізму. Уваход свабодны.

Былі абавязні аднаго рэдактара, Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

ЗІМОВЫЕ КАНИКУЛЫ У ШКОЛАХ БССР

З 30 снежня г.г. па 12 студзеня 1939 г. вучні пачатковых і сярэдніх школ будучы распушчаны на каникулы.

Наркамсветы БССР ужо разаслаў усім аддзелам нарсветы, дырэктарам і загадчыкам школ указанне аб арганізацыі для дзяцей зваровага, культурнага адпачынку. Школы павінны зараз-жа скласці план работы, вылучыць адпаведны наставніцаў за правядзенне кожнага мерапрыемства. Ва ўсіх школах будучы арганізаваны новагодні ёлкі.

Адказнасць за арганізацыю ёлак у школах ускладаецца на загадчыкаў гарапа, раёна, дырэктараў і загадчыкаў школ. Забараняцца запальваць

свечкі на ёлцы і рабіць вопратку з ваты і марлі.

Усе клубы, кінаапары і каткі кожны дзень будучы прадастаўлены вучням школ. Многія з вучняў у часе каникул будучы зваць нормы на значкі ГПА.

У школах будучы адведзены пакоі для гульняў, дзе вучні змогуць паіграць у шахматы, шашкі і дамино. Школьныя бібліятэкі будучы адкрыты ўвесь час каникул. Вучні змогуць не толькі перамяніць кніжку, але і пачытаць там — журнал і газету. Органы народнай асветы і настаўніцтва павінны арганізаваць адпачынак для вучняў так, каб яны змаглі весела і раўнамяна правесці час каникул.

—

ПРАДУКЦЫЯ ЗВЫШ ПЛАНА

Птушкапрамысловыя БССР, якае аб'ядноўваецца трасам Белптушкапром, і снежня дзятэрмінова выканала галавы план на 102,5 проц. Краіна атрымала прадукцыі — дзятэчнага мяса, меланжа, кулінарных вырабаў, марожанага мяса больш чым у два разы ў параўнанні з 1937 г.

Работчы, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя птушкамабіната, спаборнічаючы за дастойную сустрэчу галавыны выбараў у Вярхоўны Совет СССР, абавязаліся ў снежні выпусціць звыш плана прадукцыі на 728 тысяч рублёў.

ЗВЫШ 390 ТЫСЯЧ ПРАЦОЎНЫХ БЕЛАРУСКАЙ БССР

ЗАХОЎВАЮЦЬ У АШЧАДНЫХ КАСАХ УКЛАДЫ НА СУМУ 130 МІЛЬЯНА РУБЛЕЎ

АШЧАДНЫЕ КАСЫ

ПРЫМАЮЦЬ УКЛАДЫ ад усіх грамадзян.

ВЫДАЮЦЬ УКЛАДЫ частымі або поўнасьцю па першаму патрабаванню ўкладчыкаў.

СТРОГА ЗАХОЎВАЮЦЬ тайну і надзейнасць укладу.

ПРЫМАЮЦЬ АД УКЛАДЧЫКАў завяшчальныя распараджэнні па ўкладзе.

ПЕРАВОЗЯЦЬ на першым патрабаванню ўкладчыка яго ўдзель у любую іншую ашчадную касу.

ВЫПЛАЧАЮЦЬ УКЛАДЧЫКАМ проценты па ўкладзе ў размеры 3 проц. гадавых.

ВЫДАЮЦЬ І АПЛАЧВАЮЦЬ акрэдыты.

АПЛАЧВАЮЦЬ выйгрышы і купоны па аблігацыйных дзяржаўных пазык.

УСТАЎІЦЕ ВЫ УКЛАДЧЫКАМ АШЧАДНЫХ КАСАў

Упраўленне дзяржпрашчадкаў і дзяржрэзідыта БССР

ДАВЕДАЧНА-ІНФАРМАЦЫЯНАЯ КАПТОРА

ПРАВОДЗІЦЬ ПРЫЕМ ПАДПІСКІ на **ГАЗЕТНЫЯ ВЫРАЗКІ** на 1939 год

Кіраўнікі прадпрыемстваў, устаноў і грамадскіх арганізацый, дзятчы навукі, тэхнікі і мастацтва, вы маеце магчымасць штодзень атрымліваць інфармацыю па цікавых на пытаннях у розных газет СССР, апрацоўваемыя даведачна-інфармацыйнай каптэра.

Падпіска на газетныя выразкі прымаецца па адрасу: Менск, Ленінская, 28, тэл. 22-754, Даведачная каптэра.

МЕНГОРТОП

ДАВОДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА ГРАМАДЗЯН, ЯКІЯ ЗАПІСАЛІСЯ ПА ПАПЯРЭДНІХ ЗАКАЗАХ НА АТРЫМАННЕ ДРОУ з дастаўкай на дом І ІХ НЕ АТРЫМАЛІ,

што ЗА ДАВЕДКАМІ ПА АТРЫМАННЮ ДРОУ трэба звяртацца ў трэст Менгартоп з ПРАДУЖАЛЕНЕМ ВЫДАНАЙ КВІТАНЦЫ.

МЕНГОРТОП.

Беларускі дзяржаўны драматычны театр 12 снежня

ВОЕННАЯ СТАЖКА Аб'ёмнае № 37. Пачатак у 7 г. 30 м. Каса ад перадак з 2 г. дз. дз. 8 г. 30 м. веч. венецыйскай.

Кінаапары «Чырвоная зорка» Вялікі гучныя вясцкі фільм АЛЕКСАНДР НЕФСКІ

Кінаапары «РОДИНА» «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»

Дзяржаўны яўрэйскі театр БССР 12 снежня

«ТЭБЕ ДЭР МЛХІКЕР» Аб'ёмнае № 2. Пачатак у 8 гадзін вечара.

Кінаапары «Інтэрнацыянал» Гучныя вясцкі фільм ПІ ЛЮБЕНІ

МЕНСКІ ТРЭСТ РЭСТАРАНАУ І КАФЭ

Па Інтэрнацыянальнай вул. (супроць Клуба імя Сталіна)

АДКРЫТА АГУЛЬНАДАСТУПНАЯ СТАЛОВАЯ

ЗАЎСЕДЫ ЕСЦЬ СНЕДАННІ, АБЕДЫ І ВЯЧЭРЫ. РОЗНЫЯ НАПІТКІ, ХАЛОДНЫЯ І ГАРАЧЫЯ ЗАКУСКІ.

Сталовая адкрыта з 8 г. раніцы да 1 г. ночы. ДЫРЭКЦЫЯ.

Школы, клубы, дзятчыны сады, фабзаймацкія, калгасы, піонерскія арганізацыі і бацькі!

ЁЛКА — лепшы новагодні падарунак дзецям!

ЗАБЯСПЕЧЦЕ ЗАГАДЗЯ ВАШЫМ ДЗЕЦЯМ НОВАГОДНЮЮ ЁЛКУ.

У вялікім выбара і асартыменце ЕЛАЧНЫХ УПРЫГОЖАННІ І ПАДАРУНКІ на бораж і паштучка

ВЫ МОЖАЦЕ КУПІЦЬ ў магазінах **МЕНГОРПРОМГАНДЛЮ**

АДРАСЫ МАГАЗІНАў:

Дзятчыны ўнівермаг № 1 — Ленінская, 19.	магазін № 9 — Савецкая, 166.
Магазін № 2 — Савецкая, 69.	Магазін № 12 — Савецкая, 69.
Магазін № 35 — Савецкая, 69.	Магазін № 16 — Віленскі рынак.
Універмаг куцэтэвару № 8 — Савецкая, 29.	Магазін № 6 — вул. М. Горькага, 31.
Універмаг № 17 — Ленінская, 19.	Магазін № 3 — Ленінская, 92.
	Магазін № 32 — Суражская, 2.

МЕНГОРПРОМГАНДЛЮ.